



# Запрашаем наведальцаў

## 30 лістапада 2019 г.

### Дзень грамадскіх аб'яднанняў



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Конкурс малюнкаў "Законы акцябрат"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Насытка С.У.
Гадзіна зносін "Спартыўныя дасягненні беларусаў у 2019 годзе"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Насытка С.У.
Віктарына "Азбука сяброўства акцябрат"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Насытка С.У.
Конкурс агітбрыгад "Здаровы лад жыцця - гэта па-нашаму"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., класныя кіраўнікі
<b>5 - 8 класы</b>			
Конкурсная праграма "Па старонках піянерскага Статута"	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Фядотава А.А.
Віртуальнае падарожжа "Дзіцячыя грамадскія аб'яднанні ў розных краінах"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Барысевіч К.Л.
Конкурс агітбрыгад "Здаровы лад жыцця - гэта па-нашаму"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., класныя кіраўнікі
Гадзіна зносін "Спартыўныя дасягненні беларусаў у 2019 годзе"	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Аскерка А.П.
Абласны сінхронны турнір па гульні "Што? Дзе? Калі?"	10.30 - 15.30	Гімназія г.Пружаны	Фядотава А.А.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Конкурс агітбрыгад "Здаровы лад жыцця - гэта па-нашаму"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., класныя кіраўнікі
Літаратурная гасцеўня "Як Іван Васільевіч мяняў прафесію, або літаратурная гісторыя знакамітай камедыі"	11.45 - 12.30	Кабінет №10	Імховік Н.А.
II этап рэспублікаскіх алімпіяд па рускай мове і літаратуры, па нямецкай мове	9.00 - 14.00	СШ №4 г.Пружаны	Велесевіч Т.Г.
II этап рэспублікаскіх алімпіяд па біялогіі і грамадазнаўству	9.00 - 14.00	СШ №5 г.Пружаны	Бабрыцкі Д.А.